

# Ігуменскі

## тракт

№ 41 (100)



### ■ Родныя тапонімы

На вашы пытанні адказвае старшыня  
Рэспубліканскай тапанімічнай камісії  
пры НАН Беларусі Ігар КАПЫЛОУ

## Лапатнік — ад «лапаць»?

**Добры дзень! Вельмі цікава высветліца што-небудзь пра паходжанне назвы вёскі Лапатнікі Віцебскай вобласці. Вёска пазначана на старых картах XVIII стагоддзя. Старажылы распавядалі пра тое, што калісьці жыхары вёскі плялі лапці, — адсюль і назва. Сустракаўся мне яшчэ і артыкул пра лапатніцу — разнавіднасць русалкі. Да таго ж назва магла ўтварыцца ад рачулкі, на якой стаіць вёсачка, — Лапатніцы. На адной са старых картаў яна пазначана як Лапацінка.**

Алена ЧЫСТОВА, г. Москва.

Паважаная спадарыня Алена! Назва «Лапатнікі» выклікала надзвычай вялікую цікавасць у акадэмічным асяроддзі гісторыкаў, этнографаў і мовазнаўцаў. На першы погляд, простая па сваёй форме і па сваёй лексічнай аснове, яна аказалася даволі складанай з пункту гледжання тлумачэння яе паходжання. Нягледзячы на старажытын хактэр назвы, да сённяшняга дня не існуе адзінай версіі адносна яе этымалогіі. Таму пытанне паходжання застаецца адкрытым, а мы паспрабуем пералічыць тыя версіі, якія існуюць, і выказаць некаторыя гіпатэтычныя меркаванні.

**Некаторыя вучоныя-тапанімісты сцвярджаюць, што назва паходзіць ад назвы хаўруsnікаў, якія супольна займаліся вырабам драўляных лапат для хлеба.**

Паводле звестак «Вялікага гістарычнага атласа Беларусі» (том 2) вёска *Лапатнікі* зафіксавана на Генеральнай карце «Беларускія землі ў XVIII стагоддзі». Асноўны змест гэтай карты адлюстроўвае населеныя пункты на беларускай тэрыторыі напярэдадні першага падзелу Рэчы Паспалітай 1772 года. У той час вёска *Лапатнікі* размяшчалася на тэрыторыі Аршанскаага павета, належала да маёнтка Нярэйша, была ва ўладанні манахаў католіцкага манаскага ордэна працаведнікаў («Ордэн братоў-працаведнікаў») — дамініканцаў. Цікавы факт, што ў перыяд Вялікага Княства Літоўскага ўжывалася і варыянтная назва паселішча — *Лапатніца*, якая супадала з аднайменнай рэчкай.

Множнай форма наймення наводзіць на думку аб tym, што ў яго аснову пакладзена назва жыхароў паводле іх заняткаў або рамеснай дзеянасці. Лапатнікамі на ўсходнеславянскай (праважна на расійскай) тэрыторыі называлі людзей, якія плялі лапці, а таксама тых, хто іх насыў або прадаваў. Аднак дакладнасць гэтай версіі выклікае сумненні, паколькі націск у назве падае не на першы склад, а на другі. Гэты факт выключае матывацію тапоніма словам «лапаць».

Некаторыя вучоныя-тапанімісты сцвярджаюць, што назва паходзіць ад назвы хаўруsnікаў, якія супольна займаліся вырабам драўляных лапат для хлеба. Тым больш, што слова «лапатнік» у такім значэнні захавалася да нашых дзён у асобных (паўночна-заходніх) гаворках Беларусі. Да таго ж у беларускай тапаніміі нярэдка сустракаюцца назвы, дадзеныя па прафесійных занятках жыхароў: *Аўчыннікі* (ад аўчыннік «рамеснік, які займаўся вырабам звярковых футраў для паноў і аўчыны для дваровай прыслугі»), *Меднікі* (ад меднік «той, хто займаўся вытворчасцю медных вырабаў»), *Калеснікі* (ад калеснік «рамеснік, які займаўся вырабам транспартных сродкаў»), *Шчытнікі* (шчытнік — спецыялісты, якія выраблялі шчыты), *Саннікі* (*саннік* — майстры, што займаліся вытворчасцю саней), *Чашнікі*, *Міснікі* (ад назвы спецыяліста па вырабе посуду), *Ладзеннікі* (ладзеннік «майстар па вырабе лодак») і многія іншыя. Назвы таго, кога тыпу з'явіліся яшчэ ў глыбокай старажытнасці, калі адбылося адасабленне рамяства ад сельскай гаспадаркі. Гэта прывяло да выдзялення груп людзей, якія займаліся выключна рамеснай або прамысловай дзеянасцю не толькі ў гандлёва-промысловых цэнтрах — гарадах і мястэчках, але і ў сельскай мясцовасці. Згодна са Статутам Вялікага Княства Літоўскага 1529 года, «рамесныя людзі» адносіліся да прывілеяванага класа прастолюдзінаў. Двары-маёнткі гаспадароў, паноў і баяр — шляхты ў ВКЛ мелі сваіх уласных падданых, якія выконвалі розныя спецыяльныя службы. Але, на жаль, у гістарычнай літаратуры не сустрэліся запісы, якія б сведчылі аб існаванні спецыялізаціі па вырабе лапат. Таму гэта Ігар Капылоў. Лапатнікі — ад «лапаць»?

тая версія патрабуе дадатковага ўдакладнення.

Вядома, што з канца XVII стагоддзя на базе прафесійных найменняў актыўна ўтвараліся прозвішчы. А таму не выключана, што назвы населеных пунктаваў гэтага перыяду, асновы якіх адлюстроўваюць род заняткаў насельніцтва, маглі змяншаць у сваёй аснове назыву группы сваякоў, утвораную ад прозвішча іх агульнага продка, у нашым выпадку — *Лапатнік*. На антрапанімічнае паходжанне назвы ўказвае В.Д. Пракаповіч, які ў сваёй кнізе «Адкуль у вёскі імя: гісторыка-краязнаўчы зборнік назваў вёсак Сененскага раёна» піша, што засценак Лапатнікі быў заснаваны баярынам Паўлам Лапатай у 1701 годзе. На жаль, спасылкі на гістарычныя дакументы, якія пацвердзілі б гэты факт, адсутнічаюць. Разабрацца ў гэтым, думаю, могуць дапамагчы мясцовыя краязнаўцы.

Існуе таксама думка, што назва вёскі непасрэдна звязана з называй расліны. Лапатнікам на тэрыторыі Смаленшчыны, Магілёўшчыны і некаторых іншых усходніх рэгіёнаў нашай краіны называюць конскае шчо́е, форма ліста якога нагадвае лапаць. З навуковага пункту гледжання, гэтая версія непрайдападобная. Конскае шчо́е расце па ўсёй тэрыторыі Беларусі, а таму гэтая прыкмета не з'яўляецца адметнай для таго, каб быць пакладзенай у аснову наймення вёсکі.

Пошук ісціны ўскладняецца той акалічнасцю, што назва непасрэдна звязана з называй ракі *Лапатніца*. Дапускаеца, што лапатнікамі маглі называць людзей, якія пасяліліся на беразе рэчкі *Лапатніцы*. Выпадкі такога пераносу назывы вадаёма на назыву жыхароў і паселішча ў гісторыі беларускай тапоніміі сустракаліся неаднаразова. Але ў такім разе ўзнікае чарговая пытанне адносна паходжання назвы рэчкі. Сістэмны аналіз матываціі назваў водных аб'ектаў дазволіў вылучыць гіпотэзу, што рэчка *Лапатніца* магла атрымаць сваю назыву ад слова *лалацець* («вельмі хутка бегчы»), якое адлюстроўвала ў мінулым хактэр плыні. Аднак, улічваючы раённую мясцовасць, па якой працякае рака, гэтая версія выклікае сумненні.

Нельга пакідаць па-за ўвагай і тое, што ў гідраніміі Беларусі значны след пакінулі балты. Таму, магчыма, разгадку рачной назывы трэба шукаць у балцкіх мовах. Сапраўды, на тэрыторыі Літвы і Латвіі сустракаеца вельмі многа рэк, азёр, дробных геаграфічных аб'ектаў з коранем *лап-*: *Лапене*, *Лапішэ*, *Лапоя*, *Лапаня* і інш. Даследчыкі балцкай гідраніміі (А.Ванагас, А.Тапароў) звязаюць пакладзенне такога тыпу найменняў з балцкім словам *lapas* «лісце» і *lape* «ліса». Але прамая матывація сувязь паміж гэтымі словамі і ўласнымі назвамі не прасочваецца і наўрад ці магчымая.

Нельга сур'ёзна ставіцца і да меркавання, што назва нейкім чынам звязана з *балотніцай*, або *лапатніцай*, — відам русалкі, дзяўчыны-тапельніцы, якія живе на балоце. Тым больш што русалкі-лапатніцы ў беларускай міфалогіі не сустракаюцца — яны з'яўляюцца хактэрнай адзнакай рускай міфалогіі.

Такім чынам, ваш ліст падштурхнуў навукоўцаў да новых пошукаў паходжання таямнічай назывы. Спадзяюся, што нас на-

перадзе чакаюць цікавыя факты. У гэтым дапаможа больш глыбокі сістэмны аналіз і архіўныя матэрыялы.

Р. С. Шаноўныя чытачы! Вас цікавіць, што азначае назва горада, вёскі ці мястэчка, у якіх вы жывяце? А можа, той мясцовасці, адкуль вы родам? Вам хочацца ведаць, адкуль пайшлі найменні пэўных урочышчаў, лясоў, азёр, што размяншаюцца ў вашай мясцовасці? Тады дасылайце свае лісты з пытаннямі на адрес: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага 10 а, газета «Звязда» або на электронную пошту [igumenski@mail.ru](mailto:igumenski@mail.ru), з пазнакай «Ігуменскі тракт. Родныя тапонімы».